

кае, Мелінае, Гомельскае акруты, владзіства судовых прадаўнікоў (Поліцан, Мазыр), недастаткова рашуча прагаваньне на гэтых хваравітых вышшчы а боку акруговых арганізацый, слабасць масавай работы ў большасці арганізацый, слабасць тэмпу ў выкананні дырэктывы XV і XI з'ездаў, у прыватнасці паслабленне работы ў бедняцкай і слабое кіраўніцтва калгасным рухам.

Наўнасць паказаных недахопаў у нашай рабоце, складанасць задаць на сацыялістычным будаўніцтве, труднасць перажыванага перыяду, часткова неаудаведнасць у развіцці прамысловасці і сельскай гаспадаркі, затрудненні і недахопы ў рабоце па канітальным будаўніцтве, недастатковасць кваліфікаваных кадраў для прамысловасці, задачы загадоўчай кампаніі, пытанні арганізацыі беднаты і батрацтва, саўгаснага і калгаснага будаўніцтва і г. д.,—усё гэта патрабуе ўсямернага павышэння актыўнасці і мэтабязнасці ўвагі ўсёй КП(б)В вакол гэтых асноўных задач, над вырашэннем якіх партыя будзе працаваць у бліжэйшы час. Усе гэтыя недахопы і труднасці ў нашай рабоце могуць быць пераможаны толькі пры ўмове далейшага росту актыўнасці ўсёй партыі, на грунце рашучага разгортвання ўнутрыпартыйнай дэмакратыі і самакрытыкі.

Пад знакам шырокай унутрыпартыйнай дэмакратыі і самакрытыкі павінны быць падрыхтаваны і праведзены прадстаўчыя перавыбары кіруючых парторганаў.

Забеспячэнне поўнай выбарчасці ўсіх парторганаў—вясніну даверу, максімальнае прыцягненне ўсёй партыі да актыўнага ўдзелу ў абмеркаванні ўсіх дакладаў, рашучае выдзяленне недахопаў і хваравітых вышшчы, правёрка якасці і практычных вынікаў работы ўсіх партарганізацый, удаленне з кіруючых партработы прадаўнікоў в абракаратычных замашках, разлажыванне іх выдольных праводзіць курс на самакрытыку і ўнутрыпартыйную дэмакратыю, і замена іх новымі кадрамі лепшых рабочых-партыйцаў—вось галоўныя задачы перавыбарнай кампаніі партарганізацый.

Пры правядзенні перавыбарў асабліва ўвага партарганізацый павінна быць згрупавана на наступных задачах:

1. У вытворчых ячэйках:
 - а) Усямернае ўзмацненне нізавых зьвеньяў партыйнай і масавай работы. Неабходна дабіцца павышэння самадзейнасці і аўтарытэту цэлавай ячэйкі, трэба ўзмацніць работу групораў, групавых агітараў, цэпрафбюро і іншых масавых арганізацый у цэху.
 - б) Узмацненне ўсіх відаў масавай работы на прадпрыемстве і работ у беспартыйным актывам.
 - в) Узмацненне ўцягнення ў партыю рабочых ад вэрштату. На гэтых задачах павінна быць асабліва заво-

важнае значэнне ў ажыццяўленні неабходна забяспечыць для ўсёй партыйнай масы найбольш коўны ўдзел у абгаварэнні і крытыцы работы партарганізацый, рашуча вышшчаючы прыёмы адзёргіравання, запалогавання і г. д.

Неабходна дабіцца, каб у выніку правёркі работы і крытыкі сваіх недахопаў партарганізацыі вызначылі канкрэтныя мерапрыемствы на далейшым узмацненні партработы і ажыццяўленні асноўных дырэктыв партыі, не дапускаячы паўтарэння агульных рэзалюцый.

Выходзячы з гэтых асноўных задач, ЦК КП(б)В прапануе:

1. АК, РК і ячэйкам правесці шырокую кампанію справяднасці партарганізацый перад партыяй, дабіваючыся поўнага абхону ўсёй партарганізацыі. Пры гэтым раней, чым ставіць справядлівы даклад на партсходзе, асноўныя моманты яго (дакладу) павінны быць прапрацаваны на пленуме партаргану, які робіць справядлівы (АК, РК, бюро парткалектыву, бюро ячэйкі).
2. Арганізаваць перавыбарчы партсходы такім чынам, каб вабяспечыць найбольш дэталёвае, глыбокае абгаварэнне справядлівых дакладаў і другіх важнейшых пытанняў, для чаго мэтазгодна на найбольш буйных прадпрыемствах праводзіць 2-х сходаў—справядлівага і перавыбарчага. У прыватнасці, неабходна арганізаваць папярэдняе абгаварэнне тэзісаў дакладаў, што стаяць на раённых і акруговых партарганізацыях, праз друк і на сходах ячэек.
3. Думкі і дзелавыя прапановы партыйцаў павінны быць уважліва ўлічаны і адлюстраваны як у рэзалюцыях, так і ўва ўсёй практычнай рабоце партарганізацый.
4. Пры поўным захаванні ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, вабяспечыць дзелавое ўсебаковае абмеркаванне кандыдатуры, намечаемых у склад партарганізацый. Прыняць неабходныя меры да павялічэння прапанту партыйцаў, рабочых і батрацкаў у складзе партканферэнцыі, а таксама да павялічэння працэнту батракоў і жанчын у складзе кіруючых партарганізацый. Акрамя павялічэння працэнту жанчын у складзе пленумаў партарганізацый, трэба павялічыць колькасць жанчын-камуністаў на сталой кіраўнічай рабоце (сакратары ячэек, РК, загадчыкі аддзелаў АК).

ЦК заклікае ўсіх членаў партыі прыняць самы актыўны ўдзел у перавыбарчых партарганізацый, рашуча вышшчаючы недахопы ў тэй ці іншай галіне работы, указваючы на недахопы ў кіраўніцтве партарганізацый, уносячы свае прапановы аб мерах вышшчэння гэтых недахопаў.

Даная перавыбарчая кампанія павінна даць новы магучы штуршок да ўздыму актыўнасці і самадзейнасці ўсёй партыйнай масы, да павышэння тэмпу ўсёй нашай работы.

Сакратар ЦК КП(б)В АСІЛЕВІЧ.

За прызнаньне СССР Злуч Штатамі

НЬЮ-ЁРК, 15. Друж Харота публікуе перадачу пад загалоўкам „Талміды дыпламаты“. У перадачы зазначаецца: „Мы надта хутка прызналі караля Абанаі Зору, але ўсё яшчэ не даем

афіцыйнага прызнання Савецкаму Саюзу. Між тым, наш гандаль з СССР за апошнія 9 мес. склаў звыш 100 млн. далараў“.

Прэцэс румынскіх рабочых дзеячоў

БЕНА, 15. Як паведамляюць з Бухарэсту, першы дзень працэсу дзеячоў румынскага рабочага руху ў кляўзэнбургскім ваянным судзе быў заняты чытаннем акту абвінавачвання. Таму, што рад галоўных сьведкаў на былі выкліканы, абарона ўнесла хадайніцтва, каб

і быў дапоўнен сьпіс сьведкаў. Абарона вазначала пры гэтым, што абвінавачаны акт блытае Межрабком з МОПРАМ. Пасьля адхілення ўсіх хадайніцтваў і сапраўднага абвінавачвання, пачаўся перагляд акту абвінавачвання на вэнгерскую мову, што заняло ўвесь другі дзень пра-

Зачыненне саюзу рэзносчыкаў газэт

Камісар ураду ў Варшаве забараніў дзейнасць саюзу рэзносчыкаў газэт Польшчы. Поведам да забароны паслужыў класавы характар дзейнасці саюзу. Пампханьне саюзу аяччана на Валыні. Афіцыйнае бюро Юзэўскага пад сваю абарону.

Чыгуначная катастрофа

Уначы на 15 верасня над Цетраковам таварны поезд наскочыў на транзитны. Разбіты 2 паравозы і 13 вагонаў. Адзін чыгуначнік забіты, двое цяжка паранены.

Заканчэнне забастоўкі электраманцэраў

Забастоўка электраманцэраў ў Варшаве скончылася. Маніфр атрымаў 6 проц. надбавкі да зарплат. Ад 15-на кастрычніка будзе апрацавана новая калектыўная ўмова.

40 параненых на манэўрах

У часе манэўраў шостае пяхотнае дывізія і пятае коннае брыгада, аддзел кавацэры навінны быў правесці прыкладную атаку на пяхоту. Конніца, замест таго, каб стрэліцца ў 100 крокаў ад ахонай пяхоты, уразалася ў іх. У выніку 40 жаўнераў паранены.

Па Савецкім Саюзе „Советский Север“ знайшоўся

МАСКВА, 17. Камітэтам па арганізацыі дапамогі транс-арктычнай экспэдыцыі на самалёце «Советский Север» атрымана тэлеграфнае паведамленне ад камандзіра самалёта т. Валынскага аб месцы знаходжання экспэдыцыі. Лётнікі Валынскі і Кашалёў, аэранавігатар Родзевіч знаходзяцца ва Узлеце, на часткай экспэдыцыі Красінскі з борт-мэханікам Барысенкам—ля самалёта. Камітэтам разасланы тэлеграмы аб спыненні ўсіх падрыхтоўчых прац па арганізацыі пошукаў экспэдыцыі.

Меры забеспячэння спажывецкіх раёнаў хлебам

МАСКВА, 15. Пры Наркамгандлі СССР адбылася пасяджэнне камісіі па рабочым забеспячэнні. Наркамгандлю СССР т. Мікіян зазначыў, што спэцыяльнае ўрадавае і пэрыянае развіццё загатоўкі хлеба і пажывецкіх раёнаў не выклікала б труднасцяў у справе забеспячэння, калі б гандлёвыя арганізацыі перайшлі да новай хлебнай кампаніі са значнымі хлебнымі запасамі. Аднак, такія запасы былі нязначныя. Вось чаму мы павінны будзем на працягу ўсяго году накаліваць запасы ў спажывецкіх раёнах і забеспячэнне гэтых раёнаў на доўгі тэрмін. Зараз жа прыходзіцца разлічваць на бягучы ход загатоўкі і ва кошт яго узмацняць забеспячэнне.

Мы ўжываем усе меры да вышшчэння недахватў і паліпшэння

Закрэўся ніжагародзкі кірмаш

НІЖНІ-НОЎГАРАД 15. Сёння закрэўся сёмы ніжагародзкі кірмаш. Звароты яго дасягнулі 212 млн. руб., а разам з ліквідацыйным перыядам дасягнуць—250 млн.

Смерч і разводзьдзе

ХАБАРСК, 14. З прычыны бесперарыўнага дажджю, у Амурскай акрузе затоплены сёлы, якія знаходзяцца ля берагоў рэк. Над сямом Краснаправа на Зай прайшоў надзвычайны смерч, які прычыніў многа шкоды і ўнёс дробную жывёлу і птушак. У Хабарўску вада прыбілае.

Папярэднія вынікі выбараў у Швеццы

СТАКГОЛЬМ, 16. Шведскае тэлеграфнае агенства паведамляе, што выбары ў ніжнюю палату рыхдэату (парламанту) 16-га верасня ў сельскіх выбарчых акрузах далі наступныя вынікі: кансерватары атрымалі 15 мандатаў (выіралі 2), аграрны саюз—9 мандатаў (выіралі—2), лібэралы—9 мандатаў (ак на папярэдніх выбарах), с.-д.—23 мандаты (выіралі 7 мандатаў), камуністы—3 мандаты (выіралі два мандаты). Даныя аб выніках выбараў у некастрычных акрузах ашчэ не атрыманы.

Прадпрыемцы распраўляюцца з актывістамі

„Работнік“ (№ 256) паведамляе, што адміністрацыя фабрыкі „Ольхуш“ у Ольхушы звыліла 60 рабочых. Сярод звыліненых знаходзяцца ўсе тры, хто працаваў у рабочых арганізацыях. Сярод звыліненых большасць такіх, якія на фабрыцы працавалі па 15 год. Адначасова адміністрацыя фабрыкі набірае на працу новых рабочых. Учыні адміністрацыя выклікалі моцнае абурэнне рабочых. Рабочыя рыхтуюцца да барацьбы.

далучэнні да пакту Келга высланы ў Амерыку дыпламатычнае пошта і ў бліжэйшыя дні будзе атрыман францускім пасольствам у Вашынгтоне. Па прыбыцці ў Вашынгтон акт будзе дэпазіраваны ў дзяржаўным дэпартаманце ЛАЗІІ і, пасьля аднаведнай ратыфікацыі яго законадаўчымі органамі СССР, згодна савецкай канстытуцыі, атрымае моц поўнага далучэння СССР да пакту.

Літоўская настаўніцкая сямінарыя

Школьныя ўлады Вілені дакі дзволілі адчыніць літоўскім таварыствам „Культура“ літоўскае настаўніцкае сямінары. Сямінарыя мае быць адчыненая ў Вілені.

Зварот з кангрэсу нацменшасцяў

Віленская „Беларуская Крыніца“ паведамляе, што ў звязку з падыходзячымі да пятага сойму Яраміч, які браў удзел у кангрэсе нацменшасцяў, што адбыўся ў Жэневе.

Зьезд купцоў Беларускай ваяводзтваў

„Дзёньнік Віленскі“ (№ 209) паведамляе, што ў звязку з падыходзячымі выбарамі ў прамыслова-гандлёвыя іёбы, у Вілені 26 верасня мае адбыцца зьезд купцоў з 4-х Беларускай ваяводзтваў: Віленскага, Наваградскага, Палескага і Беларускага

Клопаты аб амерыканскай пазыцыі

„Дзёньнік Віленскі“ паведамляе, што ў звязку з клопатамі аб амерыканскай пазыцыі для Вілені амерыканскія фінансавыя коды атрабавалі ад віленскага магістрату весткі аб месцах прыбытка і выдатках і пагоду аб гаспадарчым стане Вілені.

Вялікі пажар

„Кур'ер Віленскі“ (№ 209) паведамляе, што ў вёсцы Ужго. Стаўпецкага павету, ад паведамных прычынаў выбухнуў пажар. Згарала 14 дзвярэй у усіх жытні і мёртвым інвентаром.

Забастоўка пекараў ў Беларускай пастоку

З 1 верасня ў Беларускай пастоку работнікі ўсіх пекарняў. Забастоўка выбухнула з прычынаў арганізацыйных прадпрыемствамі 8-мі гадзіннага рабочага днд. Былі выпадкі, калі прадпрыемцы прымушалі рабочых працаваць па 20 гадзін у суткі („Работнік“, № 256). Рабочыя патрабавалі таксама частковага павялічэння заробку. Адміністрацыя „агдзілася“ прытрымлівацца 8-мігадзіннага рабочага днд, але пры ўмове вышшчэння заробку. Перагаворы вылучалі рабочымі дэлегацыі з адміністрацыяй на месці кошыку, у выніку чаго выбухла забастоўка.

У Літве

Фашыстыя пагражаюць камуністычным пражымацям

Літоўскія газеты „Летувао Айдэо“ і „Рытас“ зьяляюцца перадаваць артыкулы аб дзейнасці літоўскае фашыянае арганізацыі „Жалезны Воін“, называючы гэтую арганізацыю „Ку-Клукс-кланам“ (амерыканскае фашыянае арганізацыя). У адказ на гэтыя артыкулы, штаб „Жалезнага Воіна“ прыслаў вапарчаньне з пагрозаю, што пры паўторных выкрыццях „Жалезны Воін“ здалее на гэта належаа адназаць (натуральна, па фашыянах)

Напад фашыстых

Літоўскія газеты паведамляюць, што ў Шаўлях чатыры члены фашыянае арганізацыі „Жалезны Воін“ напалі на апазыцыйнага журналістага Брыдзіса, і зьбілі яго да напрытомнасці, а самі ўцяклі.

Манэўры войска

„Аўнакао Зіноа“ паведамляе, што гэтымі днямі ў Літве пачнуцца манэўры войска ўсіх радыў зброі. Да ўдзелу ў манэўрах прыцягнуты афіцеры і салдаты запасау.

Рознае

** У Сынгапур (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

** Першая гандлёвая экспэдыцыя Дзяржгандлю закончыла паспяховае рэалізацыю тавараў у Хадэйдзе (Аравія).

** У СЫНГАПУР (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

** Першая гандлёвая экспэдыцыя Дзяржгандлю закончыла паспяховае рэалізацыю тавараў у Хадэйдзе (Аравія).

** У СЫНГАПУР (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

** Першая гандлёвая экспэдыцыя Дзяржгандлю закончыла паспяховае рэалізацыю тавараў у Хадэйдзе (Аравія).

** У СЫНГАПУР (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

** Першая гандлёвая экспэдыцыя Дзяржгандлю закончыла паспяховае рэалізацыю тавараў у Хадэйдзе (Аравія).

** У СЫНГАПУР (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

** Першая гандлёвая экспэдыцыя Дзяржгандлю закончыла паспяховае рэалізацыю тавараў у Хадэйдзе (Аравія).

** У СЫНГАПУР (Індыя) прыбылі 4 ангельскія вайсковыя самалёты, якія зрабілі пералёт з Англіі, пакрыўшы адлегласць у 23.000 міль, лічачы кругавыя палёты над Індыяй і Аўстраліяй.

** КАБУЛ. Зап'верджан аўганска-персыдскі гарантыійны дагавор.

**ВАШЫНГТОН. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Кулідж наклаў прывітальную тэлеграму Ахмад-зюгу в поваду прыняцця тытулу караля.

3-я сессія ЦВК БССР

Дзяржаўны бюджэт БССР на 1928-29 г.

Агульная лічба бюджэту павялічваецца на 29,2 проц. Выдаткі на народную гаспадарку павялічваюцца на 56,9 проц. і дасягаюць 28.992.000 рублёў. Звыш 16 з палов мільёнаў руб. на сацыяльна-культурныя патрэбы. Палешаньне матэрыяльнага становішча вучнёўства, студэнцтва і прафэсору. Пабудова 22 новых фабрык і заводаў. 40 мільёнаў руб. на дзейнае разьвіцьцё сельскае гаспадаркі Беларусі. 35 проц. селянскіх гаспадарак вызваляюцца ад с.-г. падатку

Даклад тав. Мікуліча

(Вячэрняе пасяджэньне 15 верасьня)

Бюджэт БССР—бюджэт узрастаючай гаспадаркі

Наша савецкая гаспадарка зрабіла за апошнія 3 гады рад буйных посьпехаў, і дзяржаўны бюджэт БССР на 1928-29 г гэтыя посьпехі адбівае. Ён выяўляецца бюджэтам узрастаючай гаспадаркі і пры тым савецкай гаспадаркі.

За мінулыя тры гады дзяржаўны бюджэт узрос на 35,3 проц. і разам з мясцовымі бюджэтам дасягнуў 81,3 мільёну рублёў.

Разьмеркаваньне сродкаў, якія паступілі ў бюджэт, адпавядае асноўнай задачы савецкага будаўніцтва. Так, асыгнаваньні на народную гаспадарку павялічыліся за азначаны час на 61,7 проц., выдаткі на сацыяльна-культурныя патрэбы ўзраслі на 56,9 проц., адначасова з гэтым выдаткі на дзяржаўнае кіраваньне памяншыліся на 14 проц., гэта значыць, што з кожным годам утрыманьне нашага дзяржаўнага апарату каштуе таней.

Калі мы возьмем сельскую гаспадарку, дык убачым, што пасеўная плошча таксама за гэтыя тры гады пашырылася на 6,7 проц. Колькасць пахаці, не занятай пасевамі, памяншылася з 29 проц. да 26,8 проц. Таксама вызначыўся ўзрост колькасьці жывёлы: коняў на 4,2 проц., буйное рагатае жывёлы на 6 проц., свіней на 16,6 проц. Прадукцыя ўсёй сельскай гаспадаркі за тры гады ўзрасла на 24,3 проц. Гэта на галоўнейшых галінах сельскай гаспадаркі.

Калі мы возьмем прамысловасьць, што аб'яднаецца ВСНГ, то за тры гады асноўны капітал яе павялічыўся з 33 да 53 мільёнаў рублёў, ці на 57 проц. Лік рабочых павялічыўся з 22.500 чал. да 26,8 тысяч. Валовае прадукцыя ўзрасла з 83 мільёнаў да 108 мільёнаў рублёў, ці на 30 проц.

Разам з разьвіцьцём прамысловасьці за апошнія гады інтэнсыўна разгарнулася і электрыфікацыя на Беларусі. Агульны лік электрастанцый за тры гады ўзрос з 166 да 171. Асноўны капітал гэтых станцый павялічыўся з 4.950 тысяч да 6.180 тысяч рублёў. Магутнасьць станцый за той жа самы перыяд узрасла з 10.000 да 15.000 кілёват.

Пасрэднякі таваразварот за тры гады пашырыўся на 12 з паловай проц., пры гэтым удзельная вага дзяржаўнага і кааперацыйнага сьвету ў таваразвароце павялічылася з 10 проц. да 13 проц.

Дзяржаўны бюджэт БССР складзён у суме 77.058.000 рублёў

Далей тав. Мікуліч дае поўную характарыстыку непдатковых прыбыткаў і адзначае іх значны рост у параўнаньні з мінулымі гадамі.

Агульны аб'ём бюджэту на будучы год СНК прыняў у 77.058.000 рублёў супроць 59.663.000 рублёў гэтага году. Такім чынам, мы маем рост бюджэту на будучы год на 29,2 проц.

Удзельная вага выдаткаў на народную гаспадарку значна павялічваецца. Калі ў 1926-27 годзе ўдзель-

7.927.000 рублёў, па бюджэце па лініі фінансаваньня народнай гаспадаркі—5.500.000 рублёў, па мясцовым бюджэце—2.433.000 рублёў, па сыстэме с.-г. кредыту, у тым ліку цэнтральнага сельска-гаспадарчага банку, 19.810.000 руб., па лініі мелярацый—4.017.000 рублёў і, апроча гэтага, спецыяльных сродкаў Наркамзему—482.000 руб.

Рост бюджэтных асыгнаваньняў па лініі Наркамзему вызначаецца ў 29,7 проц.

Гэтыя лічбы сьведчаць аб тым, што дырэктыва ў адносінах рэканструкцыі нашай сельскай гаспадаркі ў бюджэце наступнага году дастаткова выканана.

У галіне гандлю намечана па бюджэце 1.700.000 руб. на ўзмацненьне нашага дзяржаўнага гандлю, пры чым сроды ўваходзяць будаўніцтва

хто не звяртае на гэта ўвагі, наогул становішча катастрофічнае... і што-ж аказалася? Мы абследавалі становішча сям'і гэтага чырвонаармейца і выявілі аусім адваротнае. Дык гэта выпадак. А колькі раз мы памыляемся...

Тав. Воўн яшчэ спыняецца на пытаньні аб сыстэме асыгнаваньняў на буйнае будаўніцтва. Ён знаходзіць, што гэтая сыстэма надзвычайна дрэнная. Барысаву, напрыклад, прыходзіцца мець у Менску асобнага «паўпрэда» каб атрымаваць з банкаў належныя сумы і дабівацца, каб выдача гэтых сум не адкладвалася ў доўгую скрыню. Трэба палкаць канец такому парадку. Мы ня можам затрачваць грошы на «паўпрэда», на камандыроўкі і іншыя рэчы.

Выступіўшы пасля тав. Арабей спыніўся на пытаньні аб міжгарадзкой вучобе пераменьнікаў. У нас заагата мала хат-чыталень, дзе-б мы маглі гэтую вучобу праводзіць. Бракуе вайскавай літаратуры. Сродкі, якія адлучаюцца на гэтую справу па мясцовых бюджэтах, дэлёка невыстаральныя.

Неабходны асобныя асыгнаваньні па дзяржаўным бюджэце. Акрамя таго, трэба адпусьціць аднаведнія сродкі для перакладу на беларускую мову вайсковых статутаў і правядзеньне курсаў беларусанаўства ў вайсковых часьцінах. Вяг гэтага немагчыма беларусізацыя нашых нацыянальных вайсковых фармаваньняў.

Тав. Шварц гаворыць аб працэсе выпіскаў саматужнікаў некаторымі ўзрастаючымі галінамі нашай прамысловасьці. Мы не павінны дапусьціць, каб гэтая маса саматужнікаў засталася ні пры чым. Трэба яе перакваліфікаваць і перавесці на другія галіны вытворчасці. Саматужніка неабходна падтрымаць.

Таксама час падумаць аб становішчы дзяцей саматужнікаў. Яны ня маюць доступу ў прафэсійна-на-тэхнічныя школы, яны засталіся за баром тэхнічнай адукацыі. Белсампрамсапрае мае на мёде адкрыцьцё прафэзійшкола для дзяцей саматужнікаў. Урад павінен пайсьці насустрач гэтай мэрапрыемству.

Тав. Брыцька звяртае ўвагу сесіі на тое, што мы да гэтага часу ня маем выстаральнага паліпшэньня школьнай справы.

У якіх умовах вучыцца наша высковай дзетвара? Мы прынялі многа дзяцей бедна-ты. Гэтым дзецям трэба прадаста-віць інтэрнаты, бо інакш яны ня змогуць вучыцца. А інтэрнаты ў нас няма.

Высковы настаўнік усё яшчэ не ў пашане. Многа непрадукцый з-за таго, што настаўнікі не маюць

„Рабочая кляса паказала сябе дасканалым гаспадаром“

М. ГОРКІ АБ НАШЫХ ДАСЯГНЕНЬНЯХ

Ніжэй мы падаем пераклад цікавага артыкулу М. Горкага аб журнале «Наши достижения», зьмешчанага ў «Правде» 16 верасьня.

У Савэце Сацыялістычных Рэспублік пачата і шпарка, усебакова разьвіваецца праца па будаўніцтве новай культуры. Паток гэтай працы становіцца ўсё шырэйшым, усё больш магутным, творчай энэргія актыўных людзей усё больш сваласаблівай і багатай вынікамі, становіцца характар якіх адпавядае адмаўляць толькі людзі, даведзеныя іх клясавай нянавісьцю да рабоча-сялянскай улады да стану дыктыму. Савэты рэспублік працуюць ва ўмовах безграшоўя, у атмасфэры дзікай варажасьці капіталістычных дзяржаў, у краіне, гаспадарка якое і да вайны імперыялістычнай была тэхнічна слаба разьвіта, а грамадзянскай вайной амаль аусім разбурана.

Савецкая ўлада прадуе ў асяродкіх вялізнага народу, які перанёс шмат бяды і гора, столькі бясчэсных і жорсткіх выдзекаў з боку самадзяржаўна-памешчыцкай улады, гэты народ мае заагата многа падстаў для таго, каб адносіцца да сілы розуму ня вельмі даверчыва, заагата сьпыхнаецца сытна паесці, спакойна адпачыць, і значна больш звяртае ўвагі на недахопы і памылкі сваёй новай улады, чым на яе вартасьці і заслугі.

Але, ня глядзячы на ўсё гэта і многае другое, улада саветаў, працуючы ва ўмовах фантастычна-складаных і цяжкіх, дасягнула за шэсьць год адзіншэньня і абнаўленьня гаспадаркі краіны, а таксама і ў справе арганізацыі рабоча-сялянскай масы, у справе выхаваньня ў ёй сацыялістычнай сьвядомасьці. Не перапаўлічваючы можна сказаць, што працоўная маса ўжо досыць моцна зарэкана імкненьнем да ведаў, культуры, да стварэньня новых форм жыцьця. Ня будзем гаварыць аб гараічнай працы такіх рабочых калектываў, як Сормова і іншыя,—аб гэтым будзе расказана ў другім месцы.

Скажу толькі, што рабочая кляса паказала сябе ў гэтыя дзесяць год дасканалым гаспадаром, гараічным будаўніком дзяржавы і што яе праца ў гэтыя гады зьдзіўляе будучага гісторыка расійскай рэвалюцыі, зьдзіўляе імяна сваёй сказачнай мужнасьцю.

Маса, хутка ўсьведамляючы мэты і намеры сваёй улады, вылучае з пэтраў сваіх усё больш і больш актыўных працаўнікоў культуры, будаўнікоў новага быту. 634.000 жанчын-дэлегатак, армія рабкораў і селькораў, дзесяткі тысяч рабфакаўцаў і г. д.—гэта новыя творцы краіны, яе жыцье волата, яе творчая энэргія, што ўзнікае з глебы. Адвін селькор вельмі добра сказаў мне: «Я так дамаю, таварыш, што хутка ўвесь народ пойдзе на нашу справу, да апошняга пойдзе».

У краіне саветаў разрастаецца віхура творчасці, ідзе вялізарная праца па пераапрацоўцы і пераапрацоўцы культуры.

Тут, здаецца, трэба зрабіць адступленьне.

Людзі, якія адчуваюць усю цяжкасьць сваёй адказнасьці перад працоўным народам, людзі, якія разумеюць, як яшчэ мала зроблена ў параўнаньні з тым, што трэба зрабіць, а таксама людзі, стомленыя, настроеныя скытычна, напомяняць мне аб мностве памылак, недахопаў, недадуманасьці, двікасьці, п'яньства, гультайстве, хуліганстве і іншага хламу, а-за хмары якога многія ня бачаць тых зьдзіўляючых посьпехаў будаўніцтва новага жыцьця, якіх ужо дасягнула рабоча-сялянская ўлада.

На гэта адкажу: я—не сьляпы.

Складанасьць сапраўднасьці, трагічны супярэчнасьці жыцьця—я добра бачу. За палову стагодзьдзя майго сьвядомага жыцьця я столькі бачыў усёякай гадасьці, глуства, пошласьці, подласьці і тэтым мяце на зьдзіўш і не пахісьнем. Я пачаў жыцьцё «гульнёю на павышэньне» інтэлектуальнай і палівай актыўнасьці ў людзях. 35 год выду гэтую гульню сьвядома, шчыра і таксама буду весці яе да канца дэя. Я пэдаю, што ўсе трагедыі, драмы, камяды і мяшчанскія ідыліі ствараюцца людзьмі і што акрамя чалавечай энэргіі,—акрамя нашай, таварышчы, волі,—у сьвеце няма ніякіх іншых творчых арганізуючых сіл.

Аб недахватах, недуманьнях, аб глустве і някультурнасьці аб пошласьці, подласьці і іншым у гэтым духу гаворыць—«самакрытыка». Не адмаўляючы неабходнасьці самакратыкі зьнізу, з пэтраў рабоча-сялянскай масы, я рашуча працягваю супроць поўнае адсутнасьці пашанна газэтных крытыкаў да тых таварышоў, якіх яны крытыкуюць—вельмі часта няўгрунтована, лёгкадумна, на неправераных даных.

Як бачыць—крытыкаваць і я схільны, але займацца «самакрытыкай» у агульнапрынятым бязарным тоне для здавальненьня мяшчан—ня буду.

І так, перад масавым партыйным і беспартыйным працаўніком трэба разгарнуць шырокі і поўны малонак усёй бігучай дзяржаўнай працы ў Савэце Саветаў. Гэты малонак усёй пачынаючы, волытаў, посьпехаў і дасягненьняў у галіне навуцы, тэхнікі, сельскае гаспадаркі, вынаходства, саматужных промыслаў і г. д.—гэтыя веды няўхільна павінны павысьці яшчэ больш энэргію работнікаў і даць ім дасканалыя матэрыялы для асьветы мас.

З такой мэтай Дзяржвыдавецтва ўжывае выданьне журналу «Наши Достижения». Галоўнейшымі кіраўнікамі журналу запрошаны: праф. Вільямс, Гольдман, М. Горкі, П. Кержанцаў, праф. Н. К. Кальцоў, Міх. Кальцоў, Г. Крумін; А. В. Луначарскі, праф. Мартэнс, А. І. Сьвідэрскі, С. Урынкі, А. В. Халатаў, Я. А. Яценкаў, М. Яценкаў.

Форме аб новых фактах, што зьяўляюцца сапраўднасьцю да лепшага. Адбіваючы тое ці іншае дасягненьне навукі дасьледчай, ён павінен зра-зумела расказаць, якіх прыстасаваньняў у практыцы, у тэхніцы мы павінны чакаць ад гэтай ці іншай навуковай здагадкі, ад таго ці іншага вынаходства. Ён адкавае на запытаньне: што выйграе працоўная маса акадэмічна і культурна ад данага адкрыцьця, вынаходкі? Кожны творчы факт павявае як лёгкіны вынайд з даных мінулага і як пасылка ў будучыню. Наогул—журнал павінен зьявіцца гісторыяй бігучай культуры.

Трэба звярнуць шырокую ўвагу на асабістую ініцыятыву, накіраваную ў бок інтарэсаў калектыву. Кожны чалавек, які зрабіў нешта сацыяльна-карыснае, павінен знайсці сваё імя на старонках журналу. У нашы дні, у нашых умовах усёяка «маленькае» справа—дзяржаўная справа, праца «на сябе», «для сябе» і разьвіцьцё гэтае сьвядомасьці журналу павінен асабіста падкрэсьліваць. Рабоча-сялянская маса павіна ўсьвядоміць, што дзяржава гэта—яна, і што засьмечаны хлеб, дрэнная прадукцыя, падбайная праца—самаграбежніцтва, злачыства.

Няма ў сьвеце героікі больш валаікай, чым героіка працы, творчасці. Зьдзіўляючая энэргія, якую рабочыя і сяляне, абараняючы сябе, сваё, трацілі на франтах грамадзянскай вайны, павіна быць адроджана і ператворана ў штогодняе жыцьцё, у працу бігучага дня. Ці магчыма гэта?

Усё, чаго моцна хочаш,—магчыма.

Да журналу неабходна прыцягнуць рабкораў і селькораў. Самы факт існаваньня гэтых людзей—вялізнае дасягненьне, і чалавек, які выклікаў да жыцьця гэтую армію, заслугавае глыбокай падзякі ўсіх людзей Саюзу Саветаў. Рабкоры і селькоры дадуць журналу вялізны матэрыял па пытаньні аб зьменах быту, аб парастках новае культуры ў вёсцы і на фабрыцы. Зразумела, у журнале павінны супрадоўжыцца і жанчыны-селькоркі, рабкоркі, дэлегаткі. Адным словам, журнал павінен ахапіць усю працу ў Савэце Саветаў, усё завалованы розуму, даваць вынікі ўсім становічым зьявам нашай рэчаіснасьці; адмоўныя зьявы адзначаюцца агульнай прасяй і паўнотай, якая аусім вычэрпвае іх, і нават з некатораў саладзавасьцю.

Думаецца, што мэты і характар журналу намечаны з выстаральнай поўнасьцю. Дзяржвыдавецтва спадзяецца, што культурны працаўнікі рэспублік і аўтаномных краін не адмовяцца ад актыўнага ўдзелу ў працы, сацыяльна-выхаваўчае значэньне якое баспрэчана. Усім нам час ведаць, ці многа добрага зроблена і робіцца намі,—ведаль гэта трэба не для таго, каб гаварыцца і хва-



Дэлегаты слухаюць даклад тав. Мікуліча

ная вага гэтых выдаткаў была 28 проц., то ў наступным годзе яна складала ўжо 32 проц., а ў 1928-29 годзе вызначаецца 37,6 проц. бюджэту. На сацыяльна-культурныя патрэбы вызначаецца 21,6 проц. усёго бюджэту. Загое выніжана як па ўдзельнай вазе, так і па агульных лічбах выдаткі на дзяржаўнае кіраваньне. Калі ў 1927-28 годзе ўдзельная вага гэтых выдаткаў была 5,8 проц., то ў 1928-29 годзе вызначаецца ўсёго 4,6 проц.

Далей тав. Мікуліч адзначае, што з кожным годам у нас адбываецца пераразмеркаваньне сродкаў у бок умацненьня асыгнаваньня на народную гаспадарку і сацыяльна-культурныя патрэбы.

Будаўніцтва новых

розных прадпрыемстваў. Важнейшым з іх зьяўляецца Аршанскі мясны камбінат.

Сацыяльна-культурныя мэрапрыемствы

У галіне ўзьяняцця культурнага ўзроўню насельніцтва вылучаны важныя грашовыя сродкі; сроды адносіцца асыгнаваньне на абсталяваньне нашых навучальных устаноў, павышэньне зарплаты выкладчыкам і г. д. Адным з самых буйных выдаткаў па лініі сацыяльна-культурнага сектара зьяўляецца будаўніцтва універсытэцкага гарадка. На будучы год на гэтую справу вызначана 3 мільёны руб.

Апроча гэтага палешана матэрыяльнае становішча вучняў і студэнтаў, пры гэтым трэба асабіста вы-

ЯКУБ КОЛАС

ЯКУБ КОЛАС

НА АСІНБУДЗЕ

Панурал нізіна густа зновым лясамі розных парод губляецца сам, зліваецца в нежывое срэб- са лініяй крутавіду. Арэхаўскае лот палоска вады, но дванаццаць возера. У абводзіцца ў зарасні- вэрст, але яно сваёй нязначнай частка.

Сярод соцен прышлых людзей і нявычайнага руху марудна пахаджаюць гусі і пасуцца коні. Але ня гэтыя новенькія баракі, ня гэтыя шэрыя селянскія будынкі прыця- ваюць вашу увагу—у цэнтры увагі ўвесь час стаіць гэты новы волат, электрычная станцыя. Аснова скон- чана, настаўлены жалезныя пруты, абштыты дошкамі, выводзяцца сьце- ны. Вакол маладой будыніны скан- цэнтраваны ўвесь рух, уся энергія будаўнікоў. Тут навалены горы жа- леза, цэглы, дошак, цэменту. Тут жа стаіць бэтонная мяшалка. Рытмічна падымаюцца жалезныя каўшы в пяском і цэментам і электрычнась- цю падаюцца ў пасьць машыны, дзе ўся гэтая земляная ства перажо- ваецца і выходзіць в машыны, як аусім годны матар'ял для выяв- леньня сьцен станцыі. Ва ўсім гэ- тым руху, гэтай сумятні, гэтым алосным віску жалеза чуецца шыро- кі размах творчай работы.

сустрэў экскурсію кароткім прыві- тальным словам, а начальнік раймі- ліцы аддаў старшыні ЦВК т. Чар- вякову рэпарт. Уся экскурсія, у азначнай меры папоўненая тавары- шамі в Воршы, рушыла ў клуб-ста- лоўку Асінбуду. У сталюдні можа разьмясьціцца трыста сталаўнікоў, а калі яе абярнуць у клуб-залю, то тут свабодна памяшчаецца шэсьць- сот чалавек. Прычым треба адна- чыць, што адзін в рабочых тав. Агрэстаў прыдумаў сталы такой ка- струкцыі, што іх лёгка і борзда, мі- нут ва 10-15, можна дастасаваць да патрэб глядачоў кіно, бо тут адбы- ваюцца і сэансы кіно. Каля сталюў- кі мітусяцца народ. Тут і рабочыя, і селяне, і дзеці. Зварачае на сябе увагу фігура старога селяніна, высо- кага, в шырокаю сьваю барадою, в адулярах. Выразьжаны яго твару спа койнае, сур'ёзнае, удумлівае. Відца, гэтае новае асінбудзускае прадпры- емства яго глыбока дэвіць і ціка- віць, як зацікавіла яго ўсім мясцо- вых селян. Селяне в ахвотаю ўсту-

паюць в вамі ў гутарку, падробна і дзелавіта адказваюць на запытаньне. Яны добра ведаюць багацьце сваіх балот, раскаваюць, які глыбокі пласт торфу на іх балотах, які многа ра- каў у возеры, знаёмляць в асаблівась- пямі яго. Селянін Базыльчанка вы- казвае думку, што іх Арэхаўскае во- зера калісь было на шляху волака на дарозе варагаў у Русь. Яшчэ да гэтага часу захаваліся старыя назвы, дзе нявясенна фігуруе слова «пры- стань»—Юр'еўская прыстань і яшчэ пяць другіх, назвы якіх я ня памя- таю. Адразу заўважваецца, што мно- га цікавага можна было б пачуць ад селян, калі-б давалі час, каб па- гаварыць даўжэй. Але часу ў нас мала, мы сьпяшаемся агледзець будынкі, азнаёміцца в кодам работ і гутарым толькі мімаходам, урыўкамі. Аб арэхаўскім селяна тав. Саўліч, вялікі патрыёт Аршаншчыны і палкі наклоньнік электрыкі і ў той-жа час тлумач невалічкай нашай групі экскурсантаў, адзвэца в найлеп- шага боку. Тут, між селянамі, зноў-

дуцца людзі в сярэдняю і вышэй- шаю асьветаю. У іх бытавым абыхо- дку не пачуеш слова ляжкі. Яны любяць грандыёзнае Асінбудзускае прадпрыемства, ганарацца ім і ўсім мерамі ідуць насустрач будаўніцтву. Агледзеўшы баракі, станцыю і ра- боты на ёй, мы на шлях рушылі ў Выдрыцы, за дзьве вярсты ад Арэхаў. У Выдрыцы быў завод па сухой перагонцы дрэва. Яго буда- ваў нямецкі інжынер на нямецкія грошы. Канструкцыя заводу, яго пляны і чарцяжы дэяржаліся ў са- крэпе, а на тэрыторыю заводу ніхто не дапускаўся. На гэтым заводзе да- бываліся хэмичныя элементы для ўдзішлівых газаў і аджыліліся ў Ня- меччыну. Як толькі пачалася вайна в Нямецкай, галоўны інжынер і дырэктар заводу зьбілі і забралі в сабою ўсе пляны і чарцяжы заводу. Завод быў разлічан на кароткі час в такім разрахункам, каб выкары- таўшы матар'ял, яго завод, можна было кінуць. Цяпер гэты завод—ру- іна і выкарыстаць яго для якіх-не-

будзь патрэб нельга. В заводахкіх будынкаў сямкі-такія васталіся, і якія цяпер прыстасаваны для абслугоў- ваньня патрэб Асінбуду. Тут ёсьць даволі вялікая электрычная стан- цыя, хлебапакарня, кантора і пошта, а таксама будынкі для рабочых і ін- шага парсаналу, што абслугоўвае Асінбуд.

Цяпер кіраўнікі і ініцыятары Асінбуду сьмела, увэўна глядзяць на сваю справу, правяршыўшы яе на- лежным парадкам у сувязі в даклад- ною запіскаю. У Выдрыцы таксама прароблены азначная работа—праведзены каналы, рэчка Выдрыцы накіравана па дру- гім рэчышчы, што патрэбна для зьяв- леньня фароўна вады. Пасьля агля- ду Выдрыцы апоў пасталі ў Арэці, У сталюўні-клубе адбыўся вялікі мітынг. Цэлыя букеты даней ад 7 да 10 гадоў сталі і сядзелі ў пер- шых радках, слухалі прамовы. Хоць вьмест гэтых прамов і ня зусім быў для іх зразумелы, але слухалі іх уважна, а калі прамоваў ўзыходзіў на апошні дарог свае прамовы, дзеці высювалі рукі, рытучыліся паліца- каць прамовам.

Нам пішуць з заводу ў

Машына ёсьць, а пекары месяц уручную. — Полацкія ца- гельні з-за старых печоў даюць дэфіцыт. — Эльвод выдаў грошы на нягодную пабудову кузьні. — Безнадзейныя даўжнікі па крэ- дыце ў Меншвэі.

Чым зоймецца кантрольная камісія (Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна»)

Пасьля таго, як у нашай газэце былі надрукаваны заметкі аб неаб- ходнасьці арганізацыі на фабрыцы часовай кантрольнай камісіі, якая занялася б правэркай выкананьня прапагоў вытворчых нарад і ды- ректыў аб зьніжэньні адміністра- цыйна-гаспадарчых выдаткаў, фаб- рком гэтымі двамі склікаў агульна- фабрычную рабочую нараду.

Працы яна зоймецца ня менш важ- най—правэркай выкананьня пра- паноў вытворчых нарад. Ёсьць у нас рад выпадкаў невыкананьня прапагоў. Напрыклад, не правэ- дзены ў жыццё пастановы аб пе- разодзе на марачную сыстэму ў мэтах барацьбы з прагуламі, аб выплаце зарплаты ў кавэртах і г. д.

Дойная карова (Меншвэй)

На першы год ужо Меншвэй сьпсынае сумнявалыя даўгі роз- ных асоб. Цікала паглядзець баліе на і-га кастрычніка мінулага году. Там сьпсыналі некалькі сот рублёў. Чаму гэта так? Справа воб у чым. Некаторыя асобы, пераважна адказныя пра- цаўнікі, бралі крэдыт у 1924-25 годам з іх на спажыці.

Трэбае вытаньне, якім павінна заняцца камісія,—гэта ход будаў- ніцтва на новай фабрыцы. Насьценгазета фабрыкі пачала зьбіраць прапановы рабочых для абгавареньня іх на пасьледзеньных кантрольнай камісіі. Б. Шым.

Гісторыя адной пабудовы (Эльвод, Менск)

Другі год яна ў нас кузьні. За ўсялякімі дробнымі і буйнымі ра- ботамі прыходзіцца зьвяртацца да іншых прадпрыемстваў.

Зараз-жа гэта работа была спы- нена; у абодзвы перанымак склі- калі тэрмінова вытворчую нараду, якая прапанавала перарабіць план пабудовы.

Такім чынам, было страчана дарэмна ня мала сродкаў і часу. На майё думцы, вінаваты тут дырэктар т. Вагалолаў, які доўгі час не згаджаўся на пабудову кузьні, а потым уварта настойваў на пабудове жалезнага паміш- каньня. Невялікая бяда, калі зьдараецца

Пэрспэктывы аб'яднанага заводу „Мэтал“ Лік рабочых павяліч- ваецца

Вытворчая праграма аб'яднанага заводу «Мэтал» на 1928-29 год устаноўлена Бэхмталірэстам у 2 млі. р. Выраб с.-г. машын зу- сім спыняецца. Завод будзе выраб- ляць ручныя свідравальныя вар- штаты, зігмашыны, цісьні і вар- штаты для агнятрываллага будаў- ніцтва (чарапічныя варштаты і вар- штаты для пусталедных каменяў). Усяго будзе выпушчана 1.200 свідравальных варштатаў, 10.000 ціськоў, 500 зігмашыні і інш. Уся гэта прадукцыя запрадана ўсеса- льянаму машынабудаўнічаму сынд- кату.

У сувязі з пераходам заводу «Энергія» на варшата-будаўніцтва і машына-будаўніцтва, на завод «Мэтал» ускладаецца абслугоў- ваньне рамонтам усёй мошавай і прылягаючай да заводу «Мэтал» прамысловасьці. Згодна праграмы, будзе выкавана рамонтаў для пра- мысловасьці на суму 795 тыс. р.

У будынку былых сельска-гас- падарчых майстэрняў Імя Бурбіса ўстанаўляецца вытворчасць ачыш- ковачнага жалеза і малочнага на- чыньня (бітэны, цабры і г. д.) Цэх малочнага начыньня будзе значна пашыраны, бо помыт на гэтае на- чыньне вялікі і дотэтуль не зда- вольна поўнасьці.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ ТЭЛЕГРАФУ, ТЭЛЕФОНУ, ПОШТАЙ НАШЫХ КАРЭСЛАНДЭНТАЎ

Вынікі асенняй пасеў- най кампаніі

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Пасеўная кампанія ў некаторых раёнах Віцеб- сьчыны ўжо падыходзіць к канцу. Да гэтага часу селянам раздана на на- сеньне 27.900 пудоў жыта і каля 7 тысяч пудоў жэрнуцы ажно сабраць з саўгасаў і каласав. Акрамя таго, Наркамзем Беларусі, улічваючы неда- шок насеньня на Віцебскай акрузе, даў нарад саўгасам Меншчыны адру- чыць для Віцебску дадаткова 10 тыс. пудоў. Гэтае жыта таксама раз- жаркова намізе раёнамі, якія больш адчуваюць патрэбу ў насеньні.

Такім чынам, усю ў нашай акрузе разжэрковаецца ў сёлётною пасеў- ную кампанію каля 45 тыс. пуд. жы- та, залюўным чынам, сартавога. Але калі патрэбы селян у насеньні будуць здаволены, дык значна юры стайць справа в дастайкоў для на- селяніцтва ўмяняня. Помыт на ўмя- няньне з кожным годам расьце. У сёлётною пасеўную кампанію меркава- лася воганы ў акрузу 318 тыс. пуд. мінеральнага ўмяняня, а воганы ўсёго 124 тыс. пуд., якія велькі ў не- валькай ступені моцна здаволяць па- трэбы вёскі.

На зусім добра накуць што в ачыст- кай насеньня. У сёлётною кампанію паліпка было быць ачышчана 66 тыс. пудоў збожжа, ачышчана толькі 35 тыс. пуд. Гэта тлумачыцца няпоў- най патраўкай матыя на ачыстым збожжа, якія малюцца пры саўгасах і каласав. Зараз прыняты меры да зьніжэньня гэтага зьявіньня і можна спадзявацца, што забаваньне на ачыст- кам збожжа будзе выканана.

Допомога сем'ям чырвонаармейцаў

МАЗЫР. (Наш кар.). У справе дачы дапамогі сем'ям чырвонаармейцаў і бы- лым чырвоным партыянам мы маем рад дагэтаньняў на ўсім відах дапа- могой. Звольнена ад сельска-гаспадарчага падатку 1786 гаспадарак на суму 18.358 р., на страхоўны—2.344 гаспа- даркі на суму 6.358 руб. Павялічлася грашовая дапамога сем'ям чырвона- армейцаў. Больш ахвотна грашоваю да- памогаю самай былых чырвоных парты- янак, якім даваўся крэдыт і часовае да- помога як на лініі Беларускай, так і на лініі сацыялістычна забесьпячэньня. Усяго на гэтую моту адручана 11.300 руб. крэдыту. Апроч таго сем'ям чыр- вонаармейцаў і былых чырвоных парты- янак давалася пралоўна і гукавая дапамога.

Копіруем 28 тысяч беднякоў

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Копіраваць беднякі ў Віцебскай і Полацкай акру- гэх ідзе домысь псыхалогам. Адацічаны за апошнія тры гады в пры- бытлаў нізавак фонд у суму каля 40.000 руб. для каапараваньня беднаты Віцеб- сьчыны і Полацкай вымарыстым па- кам. На гэту суму каапаравана на абедзьвюх акругах больш за 18.000 ча- зьвек.

Допомога сем'ям чырвонаармейцаў

Вядома работа ў гэкім дачы пралоў- най і гукавой дапамогі в боку каміта- таў селянскай узаемадапомогі. З боку Мазырскага гарсавету немстартальна абслугоўваюцца камунальнымі ўслугамі сем'і чырвонаармейцаў і былых чырво- ных партыянак і інш.

Асовіяхім 30 процю

Гурці на падрыхтоўку каадацтаў у школах. Асовіяхім прымае актыўны ўдзел у правядзеньні прымаў і сустра- чам дэмабілізаваў чырвонаармейцаў. У пачыні вярсьня ў раёнах будыць склікаць каапараваньні дэмабілізаваў чырвонаармейцаў і былых чырвоных партыянак.

...звыш 30 асоб, за якімі лічэнца запазычанасць ад 50 да 150 руб. з кожнага.

Цікава, што гэтыя дэбіторы не...

Машыну закінулі ў куток

(Хлебазавод, Менск)

Пабудова хлебазаводу зьявілася сапраўдным пераваротам у хлебазаводчыні ў нашым горадзе. Усё павінна былі рабіць машыны.

Надзвычайна дзікія ўмовы працы пекараў, якія прымушаны былі рукамі мыць цеста, адавалася 6 адмышлі ў галіну мінулага. Чалавечую працу змяніла машына «Рандо».

Машыну ўстанавілі, і яна пачала працаваць, але нядоўга радаваліся рабочыя. Раптам машына адмовілася мясьці хлеб, і адміністрацыя закі-

нула яе ў куток заводу.

Нашы рабочыя мала ведаюць, да якой пары каштоўная машына будзе стаць у кутку. Нам вядома іншае, што булачнікі, прадуючы на пельмі добрым заводзе, дае работа механізаваца на ўсе 100 проц., прымушаны мясьці хлеб рукамі.

На механізаваным, абсталяваным па апошнім слове тэхнікі, заводзе МЦРК зноў адвалялася «кустаршчына» горшага гатунку.

М. БЭРМАН

Уся ўвага — рэалізацыі пазыкі на вёсцы Задача яшчэ ня выканана

На 10-е верасня сума падпіскі на другую пазыку індустрыялізацыі па БССР дасягнула 4,6 млн. руб. Архэнговачнае заданьне па БССР—рэалізаваць аблігацый на 5.400 тыс. руб. Такім чынам рэалізавана каля 70 проц. кантрольных лічбаў.

У пралетарскіх раёнах, у будыных гарахох падпіска праходзіць з надзвычайна вялікім поспехам. На некаторых заводках адбываюцца сапраўдныя спаборніцтвы паміж асобнымі рабочымі—хто дасць большую падпіску. На асобных аргуті канкуруюць адна з другой у справе рэалізацыі.

Але на гэтым нельга супакоіцца. Весткі, якія паступаюць з раёнаў, гавораць аб тым, што кампанія яшчэ не закрунула ў колькі-небудзь шырокім маштабе вёску.

Няма яшчэ поўнага абхону членаў прафсаюзаў, якія працуюць у раёнах. Уперадзе—вялікая работа па разьмеркаваньні пазыкі, па прасоўваньні яе ў гучы сьлянаста.

Кааперацыйныя арганізацыі раё-

наў, савецкія органы на мясцох нічога не зрабілі ў справе калектыўнай падпіскі сьлянаста. Ёсьць месцы, дзе сьляна вусім ня ведаюць пра ўмовы падпіскі.

Наша вясковая грамадзкаясьць мае некаторую практыку па распаўсюджваньні дзяржаўных пазык. У часе рэалізацыі пазыкі ўмацаваньні сельскай гаспадаркі стварыўся сваясаблівы актыву, які займаўся агітацыяй і папулярнасьцю пазыкі. Трэба зноў мабілізаваць гэты актыву, добра праінструктаваць яго, забяспечыць неабходным агітацыйным матэрыялам. Павінна разгарнуць шырокую работу і контрагентура ў асобе савецкіх і кааперацыйных арганізацый на вёсцы. Бліжэйшыя два тыдні павінны быць пераломным момантам у справе рэалізацыі пазыкі на вёсцы.

Зусім араумела, што рэалізацыя павінна носіць выключна добраахвотны характар.

Усякія спробы прымушовага павячваньня аблігацый будучь карацца самым рашучым чынам.

Хроніка рэалізацыі

— Члены саюзу сельска-гаспадарчых і лясных рабочых Магілёўшчыны падпісаліся на суму 37.703 р. Падпіска праходзіць паспяхова.

— Працаўнікі міліцыі Бягомальскага раёну падпісаліся поўнасьцю на месячны аклад.

— На сходзе жонкаў рабочых лесаліўні ў м. Градзянка праведзена падпіска на пазыку. 45 жонак падпісаліся на суму 300 р.

— Усе ўдзельнікі буда-каша-лёўскай раённай канфэрэнцыі саюзу працасьветы падпісаліся на суму месячнага заробтку кожны, што складае 3.000 руб.

— Працаўнікі Мухаедаўскага лясніцтва Нараўлянскага раёну падпісаліся на паўтары тысячы руб. Падпіска дасягае месячнага акладу пэніі.

— На хутар Саеў, Нараўлянскага раёну, зьявіліся камсамольцы, каб агітаваць за падпіску. 10 дзяроў падпісаліся на 5 руб. кожны.

— На агульным сходзе батра-

коў Гарэлецкага сельсавету, Пузавіцкага раёну, паставоўлена падпіска на месячны аклад пэніі. З 19 прысутных ужо падпісаліся 12.

— Па Койданаўскім раёне рэалізавана пазыкі на суму 58.000 руб. Сьляна падпісаліся на 5.400 руб., рэшта падае на членаў прафсаюзаў. Азначэньца слабая папулярнасьць пазыкі сярод сьлянаста. На першым месцы па рэалізацыі стаяць Навасадзкі і Станьбаўскі сельсаветы.

— Па Асьвейскім раёне (Полаччына) падпіска дала 9.000 руб. Члены прафсаюзаў, акрамя настаўнікаў, дазі 6.075 руб., сьляна—звыш 1.800 руб. У вёсцы Купароўшчына падпісаліся 10 чал. на 150 руб., у вёсцы Відові 22 чал.—на 360 руб.

— На 15-га верасня па Гомельскай акрузе падпіска дасягнула 1.120 тыс. руб., што складае 120 проц. заданьня. Пачынаецца падпіска сярод неарганізаванай часткі насельніцтва.

25.000 р. вынідваюць без карысьці

(Полацкі камбінат)

Наш камбінат мае дзве цагельні: адну з гофманскай печы, другую—з напольнымі печамі дапаможнай канструкцыі.

Сабекошт прадукцыі гофманскай печы—30 рублёў 1.000 шт., напольных—40 руб.

Апал на 1.000 цаглян прадукцыі гофманскай печы каштуе 4 руб., па напольных печох—6 руб. 40 кап.

Як мы бачым, гофманскае печ азначна карысьней, дае большы эканамічны эфэкт, чым старыя, напольныя.

Апошнія патрабуюць большай ватраты апалу, рабочай сілы, не даюць магчымасьці павялічыць прадукцыйнасьць працы, палепшыць якасьць цаглян, патрабуюць штогодна вялікіх ватрат на капітальны рамонт.

Адна розьніца ў выдатку апалу дасягае 25.000 руб. у год.

Між тым, напольныя печы працуюць за кошт гофманскай.

Вытворчай нарада ня раз ставіла пытаньне аб пабудове другой гофманскай печы і ліквідацыі напольных, але па сёньшні дзень нічога ня зроблена.

Пабудова павінна каштаваць 42 тысячы руб. Акрамя вырасьціў гэтую суму з каштарысу, ваўляючы, што няма сродкаў, але даволіў працу ў напольных печох, выкідваючы, такім чынам, штогодна на паветра каля 25.000 рублёў.

Вось тут і эканомія!

Пры зацьвардзеньні вытворчага пляну Полацкага камбінату на 1928-1929 год Дзяржплан і Эканомнарада павінны адпусьціць крэдыт на пабудову новай гофманскай печы.

В.

Для выкананьня паказанай вытворчай праграмы патрабуецца каля 440 рабочых. Гэта колькасьць перавышае наўнясьць рабочай сілы на ўсё трых заводах на 20 чал. Да аб'яднаньня востра стаяла пытаньне аб далейшым дэсе с.-г. майстарань, якія на месі нагрукі для нармальнай работы. Аб'яднаньне заводоў дало магчымасьць па толькі поўнасьцю спарыстаць рабочую сілу ўсё трых заводоў, але нават навалічыць яе для выкананьня праграмы.

Будыні заводу «Метал» у момант пераходу да Металтэрэсту знаходзіліся ў дрэнным становішчы: дах ліцейнага цэху працякаў, перакрыцьцё механічнага цэху прышло ў поўную нагоднасьць, падлога ва ўсёх майстарань згінула і г. д. Металтэрэст прыняў рад мер да прывядзеньня заводу ў парадак.

Дах ліцейнага цэху ўжо перакрыты. Да канца верасня будзе закончана работа па перакрыцьці механічнага цэху. У зборачным цэху паслана падлога. Бузьбя значна пашыраецца. Устанавляецца 17 гарноў для пераводу ўсёх кавалёў заводу «Ўсход» на завод «Метал».

У другой палове кастрычніка маркуецца скончыць усе работы па аб'яднаньні заводоў.

М. К.

Забесьпячэньне сьлянастаў с.-г. машынамі

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) АВЕ зацьвердзіў плян забесьпячэньня сьлянастаў акругі сельска-гаспадарчымі машынамі і прыладамі на 1928-29 год. Па плане маркуецца загатоўваць с.-г. машыны на суму 543.842 руб., ровнага інвэнтару—на 107.115 руб., насеньня—на 211.920 руб., мінеральнага ўгнаеньня—на 84.600 р., а ўсяго на забесьпячэньне с.-г. машынамі і прыладамі будзе адпущана 1.046.477 руб. Акруговай плянавай камісіі даручана распрацаваць пытаньне аб метаггоднасьці існаваньня ў далейшым аддзяленьня Цэнтравяскаладу ў акрузе і ўнесці гэтак пытаньне на разгляд прэзідыуму АВЕ.

Выйграў 5000 руб.

ГОМЕЛЬ. Аддзяленьне Дзяржбанку вышліла аднаму саматужніку, які не пажалеў назваць сваё прозьвішча, выйгрыш у 5.000 рублёў, што прыпаў на яго аблігацям па ашэсткіх дыражаі пазыкі 1926 году.

Пажар у саўгасе Некрашы

СЛУЦКА. (Наш кар.) У саўгасе Некрашы, Слуцкага раёну, здарыўся пажар, якім цалкам зьнішчаны першыя мэлы саўгасу і сьляна. Страты вялікія. Ёсьць вераваньні, што пажар здарыўся ад падпазу. Выведца расьсьлянаваць.

Першы ўсерасійскі зьезд беларускіх працаўнікоў асьветы

(Ад нашага маскоўскага карэспандэнта)

Масква, 16.

15-га верасня вечарам адкрыўся першы ўсерасійскі зьезд беларускіх працаўнікоў асьветы, на які сабраліся прадстаўнікі раду раёнаў. Да зьезду рыхтаваліся даўно, і ён для беларускага насельніцтва РСФСР агуляецца падзеяй вялікай важнасьці.

Вялікая аўдыторыя камуністычнага ўніверсітэту Захаду пачынае запынацца яшчэ далёка ад часу адкрыцьця зьезду. Дэлегацы знамяцца адзін з другім, аглядаюць выстаўленую на дзевых вітрынах беларускую літаратуру. Выстаўка малая, яна складзена з кніг, якія прадастаўлены Беларускай Цэнтральнай Клямам у Маскве. Вядзюцца выдвецтва і іншыя беларускія выдвецтвы не пажалалі ці не насьпелі прыслаць сваё экспанатаў. У дзевярах аўдыторыі спецыяльна для дэлегатаў адкрыты ліжыныя сталікі Дзяржвыдвецтва РСФСР і «Московскаго Рабочаго»; прымаецца падпіска і прадаўца «Вялікага Сьвэцкага Энциклёпедыя», «Малая Энциклёпедыя», зборы твораў Талстога, Горкага, расійскія падручнікі і г. д. Беларускае выдвецтвы вусім няма. Выдвецтвы БССР поўнасьцю ігноравалі зьезд беларускіх працаўнікоў асьветы РСФСР; гэты промах трэба адначыць.

Пасьля абраньня прэзідыуму, зьезд абірае ганаровы прэзідыум, у які пры агульных аб'ядненьнях уключваюцца т. г. Крупская, Чарыкоў, Луначарскі, Валікі. Першы дзень зьезду цалкам заняты прыняцьцямі ад імя раду арганізацый. Ад Цэнтрсаўнацмену Наркам-



Група ўдзельнікаў зьезду

асьветы РСФСР зьезд вітае тав. Палятнік (нам старшыні Саўнацмену). Ён адзначае, што гэты першы зьезд павінен адграцьці вялікую ролю ў працы сярод беларусаў РСФСР; зьезд зьбіраецца вялікай падзеяй у справе асьветы. У асьветнай працы сярод беларусаў РСФСР дасягненьняў, у сувязі з радам прычын, маецца менш, чым у працы сярод іншых наёмнасьцяў. Дасягненьні, араумела, ёсьць, але побач з імі многа яшчэ недахопаў. Зьезд павінен асьвятліць тыя асноўныя пытаньні, якія стаяць перад намі ў справе асьветы беларусаў РСФСР.

Тав. Паўлюкевіч вітае зьезд ад імя ЦВК і СНК БССР. Ён напамінае дэлегатам, што беларуская нацыяналь-

насьць была адной з самых прыгнечаных у царскай Расіі. Зараз жа мы маем Беларускае рэспубліку з яе буднымі гаспадарчымі поспехамі, некалькімі выпэйшымі навуковымі ўстановамі, вялікай сеткай школ і г. д.

Тав. Паўлюкевіч, канчаючы сваю прамову, выказае ўпэўненасьць, што зьезд дасць штуршок далейшаму разьвіцьцю беларускай культуры на тэрыторыі РСФСР.

Зьезд потым заслухоўвае прыняцьцямі ад імя тысячы беларускіх студэнтаў Масквы, ад імя Цэнтральнага Беларускага Клябу і ад Беларускага Сэкрату Універсітэту Захаду.

Зьезд будзе працаваць 2-3 дні.

кавалітаў і ў ашэсткіх школах У раёнах і ў Гомелі арганізуюцца...

Спыненне гандлю гарэлкаю

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.) З 1-га кастрычніка кааперацыя скарачае гандаль гарэлкаю. Гарэлка ні будзе прадавацца ў магазынах, разьмяшчаных у рабочых раёнах. На вёсцы кааперацыя спыняе продаж гарэлкі толькі ў тых пунктах, дзе маюцца магазыны Цэнтра-сьпірту.

Зачыненне піўных у рабочых раёнах

ВІЦЕБСК. (Наш кар.) Кампанія проці п'янства, узятая рабочымі на старонкаў маскоўскага друку і на прафінтэстах, закончылася бліскучым поспехам.

Акцыянкам у бліжэйшыя дні выдасе паставову аб забароне гандлю сьпіртнымі напіткамі ў гарадзкіх пунктах у дні атрыманьня пэніі і ў сьвяточныя дні.

Зараз у зьвязку з часовым спыненнем гандлю гарэлкаю ліч п'яных зьведзён да нуля. Працаўнікі міліцыі ў працягу 10 дзён запымалі толькі аднаго п'янага.

Пачаўся месячнік „За грамату“ Кожны пісьменны—навучы няпісьменнага З адозвай Наркамасьветы і ЦП саюзу працасьветы

Наркам Асьветы тав. Валікі і старшыня ЦП саюзу працасьветы тав. Пляшын зьявіліся ў адозвай да настаўніцтва і ўсёх культурных працаўнікоў гораду і вёскі, у якой гаворацца:

15-га верасня г. г. пачаўся месячнік барацьбы з няпісьменнасьцю на Беларусі. Баяны лэўнг нашай кампаніі—усе ў Таварыства «Проч Няпісьменнасьць».

На прыгожым словам, а актыўным удзелам павінен дапамагчы кожны сьвядомы грамадзянін Таварыству «Проч Няпісьменнасьць».

Непасрэднае ўступленьне ў Таварыства «Проч Няпісьменнасьць», актыўная работа ў ім, агітацыя ва яго,—вось чаго мы павінны жадаць у першую чаргу ад нашага настаўніцтва, ад работнікаў усёх культурна-асьветных устаноў, ад усёх сьвядомых культурных працаўнікоў гораду і вёскі.

Непасрэдным актывным ўдзел у ліквідацыі няпісьменнасьці павінен быць штодзёнай і канкрэтнай работай нашых культурных работнікаў. У разьвіцьцё лэўнгу «Пісьменны навучы няпісьменнага» для культурных работнікаў Беларусі мы даем мовы канкрэтны лэўнг: «Кожная школа, кожная хата-чытальня павінны дабіцца, каб у тых раёнах, якія яны абслугоўваюць, ня было ніводнага няпісьменнага; кожны культурны працаўнік гораду і вёскі павінен лічыць справу ліквідацыі няпісьменнасьці сваім першазарговым і найважнейшым грамадзкім абавязкам».

Настаўнікі, работнікі паліт-асьветных устаноў, студэнтства, усе культурныя работнікі гораду і вёскі павінны з рэвалюцыйным

энтузіязмам павесці барацьбу супроць няпісьменнасьці—гэтага страшнага ворага для сацыялістычнага будаўніцтва, павесці барацьбу за пісьменнага рабочага і сьляніна, за пісьменную работніцу і сьлянку, за культурны рабца-сьлянінскі актыву, які кіруе вялікай краінай сьветаў, які будзе ў гэтай краіне ў прыклад усяму сьвету сваё сацыялістычнае будучыню.

Рабочы, бядняк-сьлянін, батрак, работніца і сьлянка, перажыўшы цяжкую ноч цемры і няволі,—вось хто павінен у першую чаргу ўлічыць неабходнасьць зьнішчэньня сваёй няпісьменнасьці, вась хто павінен з цьвёрдай рашучасьцю прысьці на ліквідацыю, каб высьці адгуль пісьменным.

Краіна сьветаў на працягу 10 год сьвайго існаваньня не пераставала быць вялікім лікпунтам цяжкай спадчыны пракаўта царому.

Працоўны Савецкага Саюзу красамоўна паказаў усяму сьвету невычарпальную крыніцу энэргіі і рашучасьці. Вялікі імгнот, з якім ідзе пасыла доўгіх гадоў няволі і бяспраўя беларускі рабочы і сьлянін па шляху сацыялістычнага будаўніцтва, зьяўляецца парубай таму, што на фронце барацьбы з няпісьменнасьцю працоўныя БССР не застаюцца ў апошніх радох.

«Проч няпісьменнасьць»—павінен быць агнявым лэўнгам дня.

«Проч няпісьменнасьць»—павінен гучэць укорам за невыканьне вавету вялікага Леніна.

«Проч няпісьменнасьць»—гэта значыць—больш шпаркім крокам, больш упэўнена па шляху да сацыялізму.

Падрыхтоўка да навучальнага году

МАГІЛЕЎ. (Наш кар.) З 15 верасня павінны распачаць заняткі па вясковых школах Магілёўшчыны. Ачыняецца ўноў 62 школьныя камплекты. Ліч камплектаў у другіх канцэнтрах сямігодна павялічваюцца на 9. Ачы-

няюцца дзьве новыя сямігодкі ў Вендэржы і Вы хале (аўрэлія). Прызначана 90 новых настаўнікаў в ліку скончюных педагогічны тэхнікум і ўздагачыныя курсам. Замонена каля 30 настаўнікаў. У школах разасланы падручнікі.

Нашы гаспадарчыя затруненьні будуць зжывацца з ростам індустрыялізацыі. Працоўныя гораду і вёскі, купляйце 2 пазыку індустрыялізацыі!

Беларускія школы ў РСФСР ПАСКВА. 16 (Ад нашага маскоўскага карэспандэнта)

Смаленскі рабфак

На беларускае аддзяленне Смаленскага рабфаку ў бягучым годзе прынята 24 чалавекі, з батракоў і рабочых Смаленскай губерні і Сібіры. На аддзяленні зараз вучыцца 72 рабфакаўцы.

Аддзяленню да гэтага пары не ўдаецца перавесці сваю работу на беларускую мову. На роднай мове выкладаюцца толькі некалькі прадметаў: беларуская мова і літаратура, эканамічная геаграфія і фізічная геаграфія. Астатнія прадметы парайшаму чытаюцца на расійскай мове. Выкладаюцца гэта неадхопам кваліфікаваных выкладчыкаў. Да пачатку бягучага навучальнага году з БССР накіравалі ў распраджонны рабфак двух выкладчыкаў, якія нядаўна скончылі Беларускае Дзяржаўнае ўніверсітэт, але яны не маглі быць скарыстаны. Прыехалі новыя выкладчыкі надта позна, калі заняты ўжо пачаліся і прадметы былі размеркаваны паміж палічным складам настаўнікаў; адзін з прыхоўшых, якому ўсё-ж прапанавалі працаваць з рабфакаўцамі ровных груп, адмовіўся, адчуваючы сябе недастаткова падрыхтаваным для таго, каб адразу прыступіць да выкладання на старэйшых курсах рабфаку. Так або інакш, беларусізацыя выкладання на аддзяленні рабфаку не прасоўвалася ўперад у бягучым годзе.

Беларускае аддзяленне зьяўляецца і ў Смаленскай саўпартшколе. Слухачы апошняй раз у беларускі рабфакаўцамі арганізуюць на-

цянальныя гурткі, беларускія спектаклі і г. д. Гэта праца зьяўляецца сурогатам беларускага клубу, якога ў Смаленску да гэтага часу няма, хаця ў ім адчуваецца вызначанае патрабаванне. Для стварэння клубу і бібліятэкі няма ні сродкаў, ні памішкання. Гэта адбываецца на беларускай культурнай працы ня толькі сярод вучняў, але і іншага беларускага насельніцтва Смаленску.

22 школы ў Раслаўскім павеце

У Раслаўскім павеце налічваецца 21 беларуская школа 1-й ступені і 1 школа другой ступені. Праца ўскладняецца надвычайнай перагружанасцю настаўнікаў — у сярэднім на жонкага з іх прыходзіцца каля 60 вучняў. Абрама гэтага, рад школ зьяўляецца двухкласовымі, што згрудняе прахаджэнне не дзяцкі поўнага курсу навучання.

Кепская справа з літаратурай. Школы забяспечаны поўнасьцю толькі асноўнай кнігай для чытання; іншых падручнікаў надта мала. Перыядычная літаратура школы зусім не атрымоўваюць, няма нават асноўных беларускіх газет, як напр. «Звязды». Ня лепш становіцца з мастацкай беларускай літаратурай. На добра і з выкладчыцкім персаналам. Падрыхтаваных да працы ў беларускіх школах кваліфікаваных педагогаў не хапае. Налічны склад настаўнікаў да таго-ж, як паказана, перагружаны звыш усякай меры.

С. Шумскі.

Становішча студэнцкіх Інтэрнатаў

ЦБ Прадтестуду пры ЦПСББ азнаёмілася з вынікамі абследавання становішча студэнцкіх інтэрнатаў.

Становішча студэнцкіх інтэрнатаў па БССР характарызуецца наступным чынам. Да гэтага часу не забяспечаны інтэрнатам стыпендыі. Плошча студэнцкіх інтэрнатаў далёка невыстарчальная, у іх жыць 46,9 проц. усяго студэнцтва. Асабліва дрэнна абстаіць справа ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме, дзе студэнтам у пакоях прыходзіцца будаваць з нар тры паверхі.

Інтэрнатаў дрэнна абсталяваны. Ёсць выпадкі, калі ў пакоях няма сталаў і табурэтак (Менскі муніцыпальны, Магілёўскі і Мазырскі пед-

Большасць інтэрнатаў патрабуе рамонту, а некаторыя памішканні наогул не адпавядаюць свайму прызначэнню.

З санітарна-гігіенічнага боку палова мужчынскіх пакоў знаходзіцца ў дрэнным становішчы, якое ў большасці залежыць ад саміх студэнтаў. Так, у студэнта мехфаку БДУ (Інтэрнат па вул. Энгельса) знойдзены ў ложку пад падушкай кошык, гамашы, мыла, мазь, сосьці, вопратка, кнігі і г. д. Наогул треба адзначыць, што ў пакоях, дзе жывуць студэнты першага курсу, з санітарна-гігіенічнага боку справа абстаіць значна горш, чым у студэнтаў старэйшых кур-

Сёння прыяжджае дэлегацыя рабочых Асістрою

Сёння ў Менск прыяжджае дэлегацыя ад рабочых Асістрою ў складзе 9 чалавек. У дэлегацыю ўваходзяць прадст. раб. торфарастравак, Белдзяржэстрою, Энергэстрою, Асісторфу і ад секцыі інжынерна-тэхнічнага сіл. Дэлегацыя будзе вітаць сесію ЦВК і падняе ёй мадэль галоўнага будынку Асістрою.

Аб'яднаньне чыгуначных школ

У зьвязку з аб'яднаньнем менскага чыгуначнага вузла пастапоўлена аб'яднаць менскія чыгуначныя школы Сацыху і фабрычна-заводскага вучнёўства. Белбюро ЦК чыгуначнікаў прызнала неабходным, каб пры наступным лаборы ў аб'яднаную школу фавазучу на была б зьмешчана волькасць вучняў. Апрача таго, не павінен быць скарачаны лік груп вячэрняй рабочай школы павышанага тыпу на ст. Менск, Зах. чыг. Узнята пытаньне перадаўленьнем МВБ ч. аб прадастаўленьні аб'яднанай школе памішкання былой электрастанцыі на вакзале МВБ ч.

Часовая кантрольная камісія пры МЦРК

У Менску пры ЦРБ арганізуецца часовая кантрольная камісія. Гэта першая кантрольная камісія пры гандлёва-кааперацыйных установах БССР. У склад камісіі ўвойдуць 5 чалавек. Камісіі на першы час будзе даручана прапрацаваць гандлёва-фінансавы плян МЦРК.

Канфэрэнцыя пайшчыкаў і прадаўцоў

Прэзыдум ЦП саюзу саўгандаль-служачых даручыў гандлёвай секцыі свількаць вытворчую нараду працаўнікоў прылаўку. Мадус прадстаўніцтва — адзін дэлегат на 3 працоўныя ад прылаўку. На нарадзе будзе заслуханы даклад праўленьня ЦРК аб яго дзейнасці. Адначасова секцыя свількае канфэрэнцыю пайшчыкаў і прадаўцоў, на якой будзе пастаўлена пытаньне аб узаемаадносінках паміж імі.

Пасылка на працу

Учора Менскай біржай працы паслааны на часовую працу: 3 машыністы, 2 аўтамабільныя і 1 электрык.

За дзень

ПЛЕНУМ БЕЛБЮРО ЧЫГУНАЧНИКАУ. Прэзыдум Белбюро ЦК чыгуначнікаў онлікае на 6-га кастрычніка чарговы пленум бюро. На парадку дня рад пытаньняў, зьвязаных з далейшай працай прафсаюзных чыгуначных арганізацыяў і падрыхтоўкай да ўсебеларускага зьезду чыгуначнікаў.

АБСЬЛЕДВАНЬНЕ ЯЧЭЕК МОПР'У. Акруговы камітэт МОПР'У вылучыў інструктарскую групу, якой даручана абследаваць работу 25 ячэек. У першай палове кастрычніка будзе сніліана агульна-гарадзкая нарада актыўна для абгаварэньня вынікаў абследаваньня.

АТРЫМАНЫ ГАДЗІНЬНІКІ. МЦРК атрымаў з-за граніцы невялікую партыю ручных гадзіннікаў. Частина з гэтых гадзіннікаў будзе размярнована сярод пайшчыкаў і вайскова алуначных.

ДАКЛАД АБ СЫСТЭМЕ НАРОДНАЙ АСЬВЕТЫ. На пленуме ЦК саюзу працаўнікоў асветы 20-га верасьня будзе абгаварэцца пытаньне аб новых сыстэмах народнай асветы ў РСФСР, УСРР і БССР. Для дакладу аб сыстэме народнай асветы ў БССР выязджае ў Маскву тав. Балцін.

Ужываньне крэйды замест аміяну

Рабочы завод «Пралетары» ў Менску т. Хатэновэр эканамізаваў хемічны склад, як дае магчымасьць замяняць аміак крэйды. Гэта вынаходка дае эканамічную выгаду ў дражджавой вытворчасці. Вытворчая канфэрэнцыя на заводзе «Пралетары» паставіла праўяваць вынаходку.

Інсцэніроўка паветрана-хэмічнага нападу на Менск і Барысаў

У бліжэйшыя дні наладжваецца інсцэніроўка паветрана-хэмічнага нападу на г. г. Менск і Барысаў. У зьвязку з гэтым Менскае акруговае таварыства Чырвонага Крыжа арганізаваў у Менску рад медычных пунктаў і латэчак хуткай дапамогі для аказаньня дапамогі «затрачучым». Такія-ж пункты арганізуюцца ў Барысаве.

Радые-перадача

Аўторак, 18-га верасьня
7-00—7-25—Навукова-папулярная гутарка.
7-25—8-05—Беларуская радые-газета.
8-05—8-15—Двасяціхвілінны музычны перадымак.

7-гадзінны рабочы дзень на фабрыцы „Дняпроўская мануфактура“

Прэзыдум ЦП саюзу тэкстыльшчыкаў ухваліў праект, паланы адміністрацыяй фабрыкі аб пераходзе фабрыкі «Дняпроўская мануфактура» на 7-гадзінны працоўны дзень. З увядзеньнем 7-гадзіннага рабочага дня на фабрыцы будзе пушчана 3-ая зьмена. Увбуджана хадайніцтва перада ВСНГ аб водпуску сродкаў на пабудову кватэр для размяшчэньня рабочых 3-й зьмены, якія будуць набірацца з ровных мясцовасьцяў.

Саюз тэкстыльшчыкаў прызнаў таксама неабходным, каб адміністрацыя фабрыкі прыступіла да правядзеньня неабходных мерапрыемстваў па ахове працы і павышчэньні зарплат рабочых у сувязі з ушчыльненьнем працы пры 7-мі гадзінным рабочым дні. Фабкому даручана падрыхтавацца да абслугоўваньня рабочых усіх трох зьмен.

600 тысяч рублёў на ільготы беднаце

Па дзяржаўным страхаванні Беларусі ў 1928-29 годзе вызначаецца на прадастаўленьне ільгот беднаце і сем'ям чырвонаармейцаў каля 600.000 рублёў, што складае 12 процантаў згульнай налічальнай сумы па акладным страхаванні. Да 1-га кастрычніка мяркуецца закончыць усю работу па прадастаўленьні ільгот на дзяржаўным страхаванні.

Даклады аб Біра-Біджане на прадпрыемствах

Нядаўна ў Беларусь вярнулася група студэнтаў камвузу, якая зьдзіла ў Біра-Біджан для адзнаямленьня і жыцьцём беларускіх перасяленцаў. Гэтыя студэнты за апошні час прагатаі рад дакладаў па гарадох БССР аб становішчы перасяленцаў у Біра-Біджане.

У бліжэйшы час будзе наладжаны рад дакладаў па мястэчках Менскай акругі. Намічаюцца даклады аб Біра-Біджане таксама і на менскіх фабрыках і заводах.

Мопраўскія курсы для дэмабілізаваных чырвонаармейцаў

БІБЛІАГРАФІЯ

„ПАЛІАЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ“. ВЫДАНЬНЕ І ОРГА. БЕЛАРУСКАГА ПРАМЫСЛОВАГА КААПЭРАЦЫЙНАГА СІАЮЗУ ПАЛІАЎНІЧЫХ. ЛІПЕНЬ-ЖНІВЕНЬ 1928 ГОДУ, МЕНСК. ДРУГІ ГОД ВЫДАЊА, № 4. 42 СТАРОНКІ. ЦАНА 30 КАП.

Часопіс распадаецца на некалькі аддэлаў, сярод якіх зварачае ўвагу аддзел, прысьвечаны разьвіццю паліаўнічай гаспадаркі.

В. Данкоў у сваім артыкуле „Першэвтыя разьвіцці паліаўнічай гаспадаркі“ ставіць цэлы рад найцікавейшых пытаньняў у гэтым кірунку, напрыклад, барацьбу з браканьэствам, арганізацыю культурна-наказальных паліаўнічых гаспадарак і барацьбу з прыватнікам у скупшчын прадуктаў паліаўніцтва.

Усе гэтыя пытаньні пастаўлены сваячасова, бо патраба вырашэньня іх насьвела.

Артыкул праф. Макароўскага „Чума сабак“ прыняе надвычайную карысьць паліаўнічому, бо тут паказаны простыя і рэальныя спосабы захаваньня сабак ад захворваньня, а таксама і лячэньне іх.

У адзеле „Літаратурнае жыцьцё“ вышчэпаны вельмі слабыя апавяданьні „Зачараваная стрэльба“ Н.О. і „Удача“ Пасялоўскага.

Асобна яны вымагаюць шмат лепшага, напершае, з боку мастацкасьці, а, па-другое, і з боку мовы. Напрыклад, у першым знаходзім „важкія хрысьціўся“, „кабель“, назвы зусім не беларускія.

„Брамай Сяргей“, „Павілавіч“, „Качаргін“ — так і г. д. апавяданьне, калі не пераходзіць у расійскай мовы, дык крынічай а паслужыла адпаведнае апавяданьне расійскай літаратуры.

У другім апавяданьні мова абраб, жывая, але не дапае мастацкасьці. Так што гэта реч прэтэндаваць на мастацкае апавяданьне не можа. Тут апавяданьне скарае тое, як аўтар зьбіраўся паехаць на паліаўніцтва.

Бязумоўна, апавяданьне ня можа захэпіць чытача ні стылем, ні інтрыгай, ні фабулай, бо іх няма.

Урэшце, треба адзначыць, што часопіс да гэтага часу ня можа ўвесьці стала правапісу. Тут ёсць „акальце“, ёсць і „оканьне“ — „наляктыў“ і тут-жа „коопэрацыя“ (старонка 8).

Часопіс выдвеецца часткай на беларускай мове, але большасць артыкулаў па расійскай. Мабыць, часопіс інтэндуе быць толькі органам беларускага саюзу... па вокладах. Пара ўсю часопіс друкаваць на беларускай мове. Тут-жа варта адзначыць, што ў часопісі наогул шмат артаграфічных памылак. Выдвеецца-ж яна тэхнічна даволі ўдала. Палын.

СУД

Бацька і маці забойцы

Гранадэ. пасялку Стары Капыль, Капыльскага раёну, Мікалай Есьман атрымаў у пасялку зямлю і пачаў вельмі гаспадарку. Есьман быў халасты, іншых членаў самі ня меў і, бязумоўна, адзін працаваў на гаспадарцы ня мог. Треба было ці жаніцца, ці наймаць хатнюю работніцу.

Вудучы на Чырвоным Пасялку, Есьман спаткаў дзвючкіну Алеся Масіловіч і наняў яе ў якасьці работніцы. Хоць Алеся была яшчэ маладая, але пры дапамозе сваёй сястры Вульлянны спраўлялася з работай і Есьман быў здаволен ёй, як работніцай. Сястра Алеся Масіловіч, Вульляна, якая ёй дапамагала ў працы, была прадаходная і прыгожая дзвючкіна. Мікалай Есьман зацікавіўся Вульлянай і пачаў заляцацца ёй.

Ішлі месяцы. Вульляна Масіловіч зацяжарыла, на вёсцы пашлі чуткі, што Мікола Есьман будзе хутка жаніцца на Вульляне.

Не спадабаліся такія байкі Есьману, ён меў намер кінуць Вульлянну, але-ж баяўся, што аліменты не дадуць жонцы.

З мэтай пазбавіцца ад аліментаў, Есьман некалькі разоў прапаноўваў Вульляне зрабіць аборт, даваў на аборт грошы, але Вульляна не згаджалася і жадала мець дзіця і ў сваю чаргу праціла Есьмана хутчэй зарэгістраваць шлюб.

Перад радамі Есьман забраў да сябе Вульлянну, пачаў угаворваць яе, што жоніцца на ёй тады, калі яна зьвішчыць народжаннае дзіця, у чым абяцаў дапамагчы. Вульляна згаджалася.

Навіны навукі і тэхнікі

Самы вялікі лёкаматэў у сьвеце

Самы вялікі лёкаматэў у сьвеце знаходзіцца ў экспэдыцыі чыгуны ў штаце Віргінія (ПАЗШ). Гэта — электрадызельны лёкаматэў, магутнасьцю амаль у дзевяць тысяч конскіх сіл. Даўжыня ўсяго лёкаматэву складае каля 45 метраў. Лёкаматэў цягне да 250 вагонаў у цягарам у 64.000 пудоў.

Новае аб галубінай пошце

Галоўным ворагам паштовых галубоў зьяўляюцца, як вядома, драпежныя птушкі, з-за іх галубіная пошта пры ўсіх яе вартасяках зьяўляецца ня досыць надзейным сродкам зносіна. Нядаўна інструктары вайсковай галубінай пошты ў ПАЗШ адшукалі сродак, які, напэўна, зусім ухіліць небясьбеку нападу на паштовых галубоў драпежных птушак. Амерыканцы прызнаваюць да хваста галуба лёгкі бамбукавы сьвісток, які пры падлёце птушкі робіць вышчы сьвіст, пахопаючы драпежнікаў. Вопыты паказалі, што драпежныя птушкі не павядаюць на галубоў, забяспечаных такімі сьвісткамі.

Паведамленьні

У аўторак, 18-га верасьня, а 7 гадз. в. аббудуцца агульныя згоды на ячэйках КП(б)Б: праўласу — значыненні сьвед у аўд. № 41, на падфаку — адчыненні сьвед у актывай зам і на мадфаку — значыненні сьвед у маталягічным інстытуце па Ленінскай вул.
У сераду, 19-га верасьня т. ч. 4. роўна — 5 гадз. аббудуцца агульныя згоды на ячэйках КП(б)Б: праўласу — значыненні сьвед у аўд. № 41, на падфаку — адчыненні сьвед у актывай зам і на мадфаку — значыненні сьвед у маталягічным інстытуце па Ленінскай вул.

век. Наогул у шмат якіх інтэр-
тах сьпіць а прычыны недахолу
месца па два чалавекі на адным
ложку (Менскі гідратэхнікум, мас-
тацкі тэхнікум.)

таў у інтэрнат не праводзіць
дзічны агляда. У большасці інтэр-
натаў адсутнічаюць ізалятары для
хворых і апошнія прымушаны жыць
разам з усімі.

мацэў, 1 скаронкі і 2 парты.
На аўтура патрабуюцца на працу —
8 рэхуннаваў, 5 лекарскіх памочні-
каў, 2-х спецыялістаў па мяснотнай
працы, 2 машыністы, 7 статыстыкаў і 2
буфэтчыкі.

8-45—9-10—Перадача на польскі
мове „Ліквідацыя ядзернага сырох
польскага наваельнітва“.
9-10—11-00—Мастацкая перадача-кан-
цэрт намернай музыкі.

літаратуры для дарожнай разьдачы і
набілізаваным чыроннарашэйцамі. У
бліжэйшы час оклінаецца гарнізонны
оход членаў МОПР'у. На прызыўным
пункце арганізацыя кутон МОПР'у.

і накультурысь сых скрапу пака-
рацьне—Есьману да 5 год, а Масленіч—
да 3 год з суровым адмежаваньнем.
В. М.

Адказы рэдактару
Ян. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Б. Н. Я. УТВАТРЫ КІНО

Кіно-тэатр „КУЛЬТУРА“
АД АЎТОРКА, 18-ГА ВЕРАСЬНЯ,
сучасная надзенная драма
ВЫТВОРЧАСЦІ **Белдзяржкіно**

У Вялікім Горадзе

У гапоўных ролях:
**С. Якіўлева,
Г. Маліноўская,
Р. Бабынін.**
Пач. 1-га сьезансу а 7 г. 15 м., 2 га--9 г., 3-га--10 г. 45 м.

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ Ад аўторка, 18 верасьня

МАСТАЦКІ БАЯВІК У гапоўных ролях:
ВЕЧНАЯ БАРАЦЬБА **БАРБАРА ЛЯ-МАР і УОЛЛЕС БІРЫ**
А З Е І
А Б Я В А Д З Е
У К А Н А Д З Е
(вядомы па фільмах:
„Нацца на Стамбула“—роль Шойха,
„Робя гуд“—караля Рычарда,
„Морской лотрэб“—роль Пірата)
Драма ў 8 частках
3 сьезансы: пачатак 1-га а 7 гадз. 30 м. Каса адчынена ад 6 гадз.

ЦЫРК СЕНЬНЯ, 18 верасьня ЦЫРК

Вялікае прадстаўленьне
1-я гастроль **Коданці** м-м **Данкова** муштраванымі сабачкі
апоўны **ЖАК І ЖАКО** разьвітальнае выступленьне **бр. ЭДЭР** гімнасты
18 верасьня **БАРБА** 19 верасьня
1) Багатыроў—Старашвіл (францускае барба) 1) Паоўнына—Міхаіў (францускае барба)
2) Саарэла—Кашчэў (расійска-швейцарскае) 2) Кашчэў—Белаў (расійска-швейцарскае)
3) Лапін—Міхаіў (а.-амерыканскае) 3) Багатыроў—Саарэла (а.-амерыканскае)
Пачатак роўна а 8 з пал. гадз. увеч. Пачатак барбы а 10 з пал. гадз. увеч.
Каса адчынена ад 11—3 і ад 5—9 гадз. увеч.

— КІНО — АД АЎТОРКА, 18 ВЕРАСЬНЯ, у 7-мі частках
„Чырвоная зорка“
Новы мастацкі фільм
Дыганская кроў
Паводле рамана **КОНРАДА БЕРКОВІЧЫ**
Пастаноўка рэжысэра **Л. ПУША**
3 сьезансы. Пачатак 1-га сьезансу а 7 г. 30 м.
2-га—а 9 г., 3-га—а 10 г. 30 м.
КАСА АДЧЫНЕНА АД 6 ГАДЗІН

Кіно „Прапатары“
Ад аўторка, 18 верасьня,
вялікі мастацкі баявік
Зямля ў палоне
Мастацкі фільм у 7 частках
У гапоўных ролях лепшых савецкіх кіно-артыстаў: **В. Фогель,
А. Стэн, А. Судакевіч, Каваль-Самборскі, Баталаў, Нарокаў** і інш.
Пастаноўка рэжысэра **Ф. Н. Оцэпа.**
3 сьезансы: пачатак 1-га а 7 г. 30 м.

ЗУБНАЯ ПАСТА
КМОДОЛІТ
АКО
ДЛЯ ТЫБА 45 КСР.
ОТД. 10

23-га верасьня г. г. а 10 гадзіне ў клубе Менскага акрыўніцкаму
(пляц Воі, дом № 4, 3 паверх)
— АКРЗА СКЛІКАЕ НАРАДУ —
па абгаварэнні праекту агульных асноў землякарыстаньня і
земляўпарадкаваньня,
ня якую запрашаю на гэты час сьброў налігасяў, таварыстаў, арцеляў, прадстаўні-
коў прадпрыемстваў, сялян пласовых гаспадаран, сьброў о.-о. і гаспадару,
зямельных працаўнікоў і спецыялістаў па сельскай і лясной гаспадарцы, працуючых у
г. Менску і гарадзкой рэспубліцы, дэлегацыяў удзелу ў абгаварэнні гэтага закону,
МЕНАКРЗА.

Пчэйкі, фабзаўкомы і зборшчыкі падпіскі!

НЕ забудзьцеся варав-жа пачаць кампанію па
варбоўцы новых падпісчыкаў
на газету
„Зьвязда“
на **КАСТРЫЧНІК**
і да канца году.
НЕ затрымлівайце сьпісаў,
здавайце або адсылайце
іх непасрэдна ў кантору
газеты
„Зьвязда“
(Менск, Савецкая, 63),
каб сьваячасова задаволіць
падпісчына з 1-га
КАСТРЫЧНІКА
Сьваячасовая падпіска гарантуе ануратную і бесьперабойную дастаўку газэты

Н О В Ы Й
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
САМОУЧИТЕЛЬ
КРОЙКИ И ШИТЬЯ
ЖЕНСКИХ верхних вещей, платьев
и белья,
ДЕТСКИХ вещей и мужского белья.
Самоучитель включает общедоступным
языком, дает возможность легко изу-
чить портновские ремесла. В книге
также имеются ОТДЕЛЫ мужской (оо-
тутая, вшитая наклонной), по ПОЧИН-
КЕ и ПЕРЯЦОВКЕ вещей. В книге
свыше 300 иллюстраций рисунков и
чертежей выкроек.
Цена 3 руб.,
с пересылкой 3 руб. 35 коп.
Вся сумма денег вперед
пересылка бесплатна.

НОВАЯ КНИГА
САМОУЧИТЕЛЬ
кройки мужского платья
с 73 рисунками и чертежами. Цена 1 р.
60 к., с перес. 2 р.
Н О В И Н К А
ДОМАШНИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИК
САМОУЧКА
Устройство домашнего освещения, элек-
тров, сигнализации, телефонов. Изготов-
ление гальванических элементов, аку-
муляторов, трансформаторов, выпря-
мителей. Радиоприменение установок; де-
текторы, лампы, с антенной и без
антенны. Электрооборудование клубов и
фотостудий, установка проекционных
фонарей и кино-аппаратов, электро-
оборудование клубных сцен и проч. с
138 рис. и пояснительн. чертежами.
Цена 2 р. 75 к. с пересылкой. Книжн.
изд-во „КНИГОВЕД“ Москва, 19, улица
Герцена, № 22-100.

Газета
„Зьвязда“
з дадаткам часопісу
Большавік Беларусі
на месца **1 р. 05 к.**
КАШТУЕ
на 1 месяц—90 кап.
да канца году—2 р. 60 к.
3 ДАДАТКАМ
«БОЛЬШАВИК БЕЛАРУСИ»:
на 1 месяц—1 р. 05 к.
да канца году—3 р. 05 к.

ПАДПІСЧЫКІ!
У выпадку неакурат-
най дастаўкі газэты
„Зьвязда“
званецце на тэлеф. **7-81**

Да ведама падпісчыкаў „Зьвязды“
3 сьвешняшнім нумарам газэты
„Зьвязда“ мясцовым і іншагароднім
падпісчыкам разас-
лааны ЧАСОПІС
№ 33 (236)
Падпісчыкаў газэты „Зьвязда“ з дадаткам часопісу „ОГОНЕК“,
якія не атрымалі часопісу просьба безадкладна аб гэтым
паведаміць: мясцовым падпісчыкаў—у гапоўную кантору газэты
„Зьвязда“ (Менск, Савецкая, 63), а іншагародніх—непасрэдна ў
паштовыя аддзяленьні.
(Другі нумар за верасьень м-ц)
Прыймо абвестак учарговы нумар газэты адбываецца
да 2-ога гадзіны дня

- Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі
- Навпер. кн. Гайдукевіча С. С., выдан МЦРК 3550
 - Саб. кн. № 514 Канторума І. М., выд. Менакрасіахматам. 3551
 - Нап. кн. Чарапанавы М. В., выдан МЦРК. 3552
 - Нап. кн. Рудзінскага Е. А., выдан МЦРК. 3553
 - Пашп. Кождан Л. Ц., выд. Менскай міліцыяй. 3554
 - Нап. кн. № 10417 Трыбухоўскага Л. Е., выд. МЦРК. 3555
 - Нап. кн. МЦРК Вовел Д. Н. 3556
 - Пасьвед. Гірэйка А. Х., выд. Менакрасіахматам. 3557
 - Прыпісаныя кніжка дапрыв. Кузь К. Я., выд. Горадкім ваенкаматам. 3558
 - Метр. даведка Пуркіна Г. Х., выд. Крупец. ЗАГС'ам. 3559
 - Цв. білет № 28395 Летачыка П. Я. 3560
 - Цв. білет саюзам Рабземлеа. 3560
 - Цв. білет саюзу працасьветы, білет саюзу палітвуччых, вайсковых кніжка выд. Заслаўскім РВК на Імя Нарговіча М. Я. 2561—3563
 - Укладаная кніжка Старасельскай нэжарнай дружны, выд. Старасельскім с.-г. т-вам. 3564
 - Атэстат № 322 Эвешчак Х. М., выдан прадфакам БДУ. 3565
 - Нап. кн. Велавы М. М., выд. МЦРК. 3566
 - Нап. кн. Крэза А. А., выд. МЦРК. 3567
 - Асаб. пасьведчаньне № 124281 Мінкевіч М. А., выд. 8 вуч. ст. ауді МБВч 3568
 - Вуч.-конск. кн. Ірановіча І. Г. 3569
 - Нап. кн. Шыперка Л. А., выд. МЦРК. 3570
 - Пашпарт. Біненсца Р. Б., выд. менскай міліцыяй. 3571
 - Асаб. пасьведч., гадавы білет і пра-віз білет, выд. 2-м адд. сл. экспл. МБВ ч. Харуцкага М. М. 3572
 - 2 вуч.-кон. кн. Няхайчыка А. М. 3573
 - Цв. кн. Мазьца У. З. выд. саюзам ме-талістаў. 3574

Кашт публікацыі
аб згубе **50 к.**
дакуманту